

Агмень паўстаньня, сямейны агмень, агмяні й паходні, агмень душы — гэтыя выразы напоўнілі нашу літаратуру. Агменны, агмянёвы, агмяністы — гэтыя слова сталі магчымыя і вабныя. І цяжка цяпер уявіць нашу мову бязь іх.

## Агітацыя

### *Віталь Цыганкоў*

Ці не выклікае ў вас слова *агітацыя* асацыяцыю са словам *агіда*?

Беларуская *агітацыя* паходзіць з лацінскага *agitatio*, што азначае „прывядзенне ў рух“. У жыццё і мову гэтае слова шырока ўвайшло толькі ў савецкі час, калі паняцьце *агітацыя* набыло нэгатыўна-ідэалагічны сэнс. Камуністычная *агітацыя*, масавая *агітацыя*, наглядная *агітацыя*. Гэткае са-мае адмоўнае стаўленне знайшло сваё адлюстраванье і ў гутарковай мове: „Што ты мяне *агітуеш*?“, „Яшчэ тут *агітатар* знайшоўся...“ і нават „*Агітуй не агітуй...*“.

А новаўтарэнні якія красамоўныя! *Агіткалектыў*, *агітплякат*, *агітка*, *агітррап*. Калі нехта забыўся значэнне апошняга слова, нагадаем, што гэта „*агітацыя і пропаганда*“. Тыя, каму выпаў гонар альбо няшчасьце вучыцца на факультэце журналістыкі ў савецкі час, на ёсё жыцьцё запомнілі цытату зь Леніна: „Газэта — ня толькі калектыўны пропагандыст і калектыўны *агітатар*, але таксама і калектыўны арганізатор“.

*Агітатар* — чалавек, перад якім ня хочацца адчыніць дзъверы свайго дому.

## Адгазьнік

### *Сярге́й Сокалаў-Воюш*

Слова *адгазьнік* нарадзілася пару гадоў таму ў нашай рэдакцыі як адпаведнік слову *працівагаз*, якое ў беларускай мове мае яшчэ адпаведнікі *протагаз* і *супрацьгаз*.

Апошнія фігуравала на старонках беларускіх раёнак у 20—40-я гады, калі папярэднік ДОСААФу — ОСОАВІАХІМ (Таварыства спрыяньня абароне, авіяцыі і хімічнаму будаўніцтву) вяло сярод насельніцтва актыўную працу ў справе абароны ад магчымага вонкавага агрэсара. Менавіта тады модна было рапартаваць, што ў такім і такім калгасе працоўная брыгада і конь паўгадзіны завіхаліся на полі ў *супрацьгазах*.

Першы вугальны *адгазьнік* быў створаны ў 1916 годзе акадэмікам Мікалаем Зялінскім. Адкрыцьцё было выклікане тым, што 24 красавіка 1915 году ў бітве пры Іпры ў Бэльгіі нямецкае войска ўпершыню ў гісторыі ўжыло *атрутны газ* у якасці зброі. У часы першай сусветнай вайны *газавыя атакі* былі і на тэрыторыі Беларусі.

Недзе ў 70-ых у горадзе вялікай нафтахіміі Наваполацку хадзілі чуткі, што насельніцтву, на ўсялякі выпадак, раздадуць *адгазьнікі*. Чуткі хадзілі — *адгазьнікаў* не давалі. Напэўна, баяліся, што „народныя ўмельцы“ прыстасуюць гэту рэч пад іншыя патрэбы, скажам, будуць у іх апышквачы сад альбо бяліць хату. Зрабілі ж тамтэйшыя вудалі з *адгазьніцкай* торбы валізку для

ежы і сваіх рыбацкіх прыладаў. Прыдумала ж міліцыя форму катаўаньняў — „слонік“, калі адгазынік надзяваюць на твар затрыманага і пераціскаюць кіслародную трубку.

Адгазынік — адзін з элемэнтаў экіпіроўкі вайскоўцаў. Каманда „газы“, пры якой кожны шараговец павінен адразу нацягнуць на сябе маску, гучала ў войску дзе заўгодна: у сталоўцы, у клубе і нават у прыбіральні.

## Адліга

### Натальля Ўлан

У XX стагодзьдзі рамантычныя адчуваньні, звязаныя з *адлігай* і яе спадарожнікамі — празрыстымі велізарнымі ледзякамі на стрэхах, капяжом і першым подыхам вясновага паветра — набываюць новы палітычны сэнс. Зьяўляецца палітычны тэрмін „*адліга*“, які звязалі са зменамі ў савецкім грамадзстве пасыля съмерці Сталіна, калі засталіся ў мінулым гучныя палітычныя справы, арышты і лягеры. Стала лягчэй дыхацца грамадзянам Савецкага Саюзу, дыхнула воляй.

## Азярод

### Вінцэсъ Мудроў

Дзіўнае слова *азярод*. Гэтыя „а“ і „я“, і „о“ збегліся ў адно і цвеляць слых, нараджаючы ў съядомасці штосьці няўсямнае, патаемнае, старажытнае. У гэтым слове чутны і царкоўнаславянскі „аз“, і протаславянскі „род“, і беларускае „азяро“. А ў сярэдзіне яго пусці ў карэнъне пракаветны „яр“ — аснова жыццяздайнасці, съятла і жару. Менавіта з гэтага кораня паўсталі трывалыя, на якіх трymаўся крывіцкі съвет і мацаваўся крывіцкі дух — Ярыла, ярина і ярасць.

А між тым *азярод* — гэта ня што іншае, як немудрагелістае прыстасаванье з слупоў і жэрдак дзеля дасушваньня збажыны. Калісці яны стаялі за кожнай хатай, і ўвосень іх танклявія жэрдкі-рэбры гнуліся пад цяжарам снапоў. Цяпер жа *азярод* рэдка дзе ўбачыш, і сушыцца на ім не збажына, а ў лепшым выпадку канюшына. І наагул слова гэтае ўжо мала каму знаёмае з навачасных беларусаў.

І бог наш Ярыла мёртвы, і ярина, што пачала была прабівацца на ніве, здратаваная палкоўніцкім ботам, і, як збажына на *азяродах*, у душах нашых дасыпвае хмельная ярасць.

## Аквітызм

### Уладзімер Конан

Аквітызм — ад лацінскіх словаў *aqua vitae*: „жывая вада“ або „вада жыцця“ — „узвышэнскі“ кірунак у беларускай літаратуры 20-х гадоў гэтага стагодзьдзя. Ягоная назва ўтвораная ад універсальнага архетыпу суսветнае культуры — „жывой вады“.

Спачатку будучы тэарэтык „узвышэнства“ Адам Бабарэка ў лістападзе 1923 году прапанаваў самабытны назоў для літаратурнага кірунку „*vitaism*“